

Упарты праводзячы ленінскую лінію партыі „Чырвоная Змена“ яшчэ з большай напорыстасцю з бальшавіцкай непрымірымасцю будзе бязылітасна біць па правых опортуністах і па „левых“ крыкунох, няухільна будзе змагацца на аванпостах клясавай барацьбы.

Бальшавіцкае прывітанье „Чырвонай Змени“

Ад Менскага АК КП(б)Б

Бальшавіцкае прывітанье „Чырвонай Змени“ — Цэнтральному органу Ленінскага Комсамолу Беларусі — у дзень дзеяціўніцтва яго існаванія ад Менскага Акруговага Камітэту КПБ.

Задача нашага друку — быць „колектыўным агітаторам, колектыўным пропагандыстам“ (Ленін) генэральнае лініі нашае партыі і „колектыўным организатарам“ (Ленін) шырокіх рабочых мас і асноўных мас сіянства на выкананіне задач, якія стаяць перад нашай партыяй.

Студзенскі Пленум ЦК КПБ, констатуючы рост юнацкага друку на Беларусі, адзначыў, што: „пры агульной правильнай політычнай лініі, комсамольскі друк да апошніга часу недастатковы мобілізаў ў комсамольскую масу на барацьбу з правымі хіламі і „левымі“ заснокамі, на барацьбу з нацыянал-дэмократызмам“.

У кірауніцтве комсамолам Беларусі быў адзначаны шераг буйнейшых прарываў.

Комсамол Беларусі і яго кірауніцтва на важнейшым вучастку клясавай барацьбы, за соціялістычную перабудову краіны, на фронце барацьбы за моладзь, у барацьбе з ухіламі ад ленінскай лініі на ідеалогічнім фронце і на практыцы, у барацьбе з беларускім нацыянал-дэмократызмам і шоўянізмам розных колераў, на вёўдастатковай практыцы, у барацьбе з сераднякоў у колгасах.

Толькі дзякуючы сваечасоваму папярэджанню і категорычным дыrekтыўам ЦК УсекП(б) аб выпраўленіі памылак, створаны быў ПЕРАЛОМ, скварціліся выхады з колгасаў і пачаўся масавы зварт беднікоў і сераднякоў у колгасах.

Галоўнейшая задача „Чырвонай Змени“ павінна зьяўляцца далейшай рашучасцю барацьбы на два франты — з права-опортуністичным, найбольш небясьпечным на гэтым этапе ухілам і з „левым“ загібам, якія лъюць ваду на мыні права-гэту.

Неабходна растлумачаць, што адзначаныя скрыўленыя партлініі ў колектыўніцтве парушаюць Ленінскія прынцыпы саюзу рабочае клясізма з серадняком, што яны зьяўляюцца нічым іншым, як трацікам на практыцы і што яны дапамагаюць кулаку ў яго барацьбе за ўплыў на бядніка-серадняка.

Наша пажаданыне „Чырвонай Змени“ — быць застрэльшчыкам у справе барацьбы за соціялістычную рэконструкцию народнае гаспадаркі, стаяць на чале разгортвання бальшавіцкай самакрытыкі ў комсамоле, быць организатарам новых і новых мас рабочай і бядніка-сераднякоў моладзі дзеля „рашучай барацьбы за генэральную лінію партыі, за Ленінскую політыку ЦК УсекП(б)“.

Секретар АК КП(б)Б

СТАРЭЙШАМУ БРАТУ

Важаку, бавому организатару моладзі на актыўны ўздел у соціялістычным будаўніцтве, змагару за генэральную лінію компартыі, за комуністичнае выхаванье ўзрасточага пакаленія — „Чырвонай Змени“! У дзень яе дзеяціўніцтва пакаленію — барацьба прывітанье ад піонеріў Беларусі.

РЭДАКЦІЯ ГАЗETY „ПІОНЭР БЕЛАРУСІ“

Колектыў работнікаў „Чырвонай Змени“



На здымку: 1.—Гурэціч (бюро расыяльніцтва), 2.—Глазер (нам. заг. соціялістично-економічнага сэнтару), 4.—Варнікоўскі (выпускачы), 5.—Дзякін (адказны сэкретар), 6.—Сиркоўскі (адказны сэкретар), 7.—Хмялеўскі (упрацаўніца рэдакцыі), 8.—Самуцін (намеснік рэдактара і заг. саюзнага сэнтару), 9.—Джэланен (адказны рэдактар), 10.—Шоламаў (член рэдколегіі, заг. аддз. адукацыі і быту ЦК ЛКСМБ), 11.—Адашын (адказны сэкретар), 12.—Шмуклер (упрацаўніца рэдакцыі), 13.—Дамарані (заг. віковым аддзелам), 14.—Марціонін (заг. працаўнік), 15.—Красуцін (олычыльнік разызды кораспондэнт), 16.—Сылапін (вікторат саюзнага сэнтару), 17.—Малашка (упрацаўнік, рэдактар), 18.—Ге (фотограф).

ДЗЕВЯЦЬ ГОД НЕПРЫМІРЫМАЙ БАРАЦЬБЫ ЗА ЛЕНІНСКУЮ ЛІНІЮ ПАРТЫІ

Ад „Фанела Комунізму“ да „Краснай Смены“

Сёня споўнілася 9 год „Чырвонкі“. Гэта дата каміндарная.

Комсамольскі друк на Беларусі не-парыўна звязаны з гісторыяй усяго юнацкага рэволюцыйнага руху.

У глыбокім падпольі, пры ўзмо-вленай дзейнасці шпікаў, праваката-раў і іншай аравы буркузай чэлядзі, невялічкія групы працоўнай моладзі, аб'яднаныя пад адным чырвоным штандаром комуністичнай партыі, патхінены рэволюцыйным рухам, змагаліся з царызмам, з беларускай шляхтай, а рознымі белымі бандамі за дыктатуру пролетарыяту, за сусветныя Каstryчнікі.

Друк у той час таксама быў у глыбокім падпольі. Невялічкія аркушы паперы, надрукаваныя на ратата-рах, шапірафах і іншых прыметы-ных друкарскіх прыладах з адным ухітром распаўсюджваліся сярод працоўнай моладзі.

Друк быў тады як толькі агітата-рам, але организатарам мас працоўнай моладзі.

Цяжка ўстановіць лічбы і колькасць выпушчаных падпольных маладзёжных газет.

Але ж даволі адзначыць той факт, што ў сакавіку 1919 году вышаў першы нумар „Факел Комунізму“ — орган ЦК КСМБ і Літвы.

Ён прайснаваў нядоўга. Белапольская окупация загнала ў глыбокое падполье комсамол Беларусі, а разам з ім і яго цэнтральным органом — „Факел Комунізму“.

Акрамя яго выдавалася шмат падпольных маладзёжных газет, якія былі насычаны настомнай барацьбой за ва-ваёвы Каstryчніка, якія заклікали і організоўвалі масы працоўнай моладзі на апошні рашучы бой з тымі, хто сваім ботам хацеў задушыць у вагні народжаную чырвоную савецкую рэспубліку.

Вышаўшы з глыбокага падполья комсамол пачаў разгортваць сваю масавую агітатарскую работу сярод працоўнай моладзі, упарты змагаючыся з ворагамі ўнутры краіны.

1920 год быў пераломнікі годам у гісторыі комсамолу Беларусі. У гэтым годзе ў верасьні месяцы быў склікан першы ўсебеларускі зезд КСМБ. Ужо на зъездах быў шераг пропананоў аб выданні спэцыяльнай комсамольскай газеты і паміж першым (верасень 1920 г.) і другім зъездамі КСМБ (май 1921 года) у красавіку месяцы (21 красавіка 1921 года) актыўна пачаўся з'езд і выходзіць першы нумар газеты „Красная Смена“.

Ужо ў першым нумары быў вызначаны характар і напрамак газеты, як масавай, разычнай на шырокіх ко-лах працоўнай моладзі.

Да комсамолу прад'яўлялаша шэрштакі з польскіх політычных задач і галоўнае — гэта быць актыўным барацьбітам на ўсіх франтох соціялістычнага будаўніцтва.

„Чырвоная Змена“ становіца ба-

нам увагі на популярызацію ленін-скай лініі партыі у нацыянальных таны, непримірима змагаючыся беларускім націзмам, раз-ча разгортваючы барацьбу з роз-німі шовінізмамі, прызначаючы рокі калы працоўнай моладзі да трунага ўзделу ў нацыянальна-ку-турным будаўніцтве.

Тварам да гаспадарчага будаўніцтва

Піварот Салюз тварам да гаспадар-чага будаўніцтва стаўці ўперад гэ-тай, як цэнтральным органам кому-нім молу Беларусі, задачу максимал-на дапамогі организаціі ў перабудо-віцівага зместу, форм, методаў і пра-біягненія тэмпі работы ў адпавед-ніцы з гэтым складанайшым пози-тычнымі задачамі. Тут яшчэ, на гэ-дліяць на наўясныя зруху, мы спада-ва разгрнулі гэтую работу. Задачі пра-перабудовы сваёй газэтнай рабо-



Тав. МІНКІН, —метраплак „Чырвонай Змени“, адзін з лепшых рабо-дзяржармадарні, ударнік. Віртас газ-эту першага нумару.

згуртаваны юнкораўскіх мас на-кол газеты, мобілізацыя актыўных мас на вырашэніе задач супублі-ніццаў павінна заняць адно з важ-ных месц у рабоце газеты.

У арсэнале 9-гадовага попыту га-ты газеты маюцца значны ўзоры рэчыў з біоракрэтызмам, з валахі-з усім тым, што перашкаджае на-му соціялістычнаму будаўніцтву. Рад намі стаці задача ў далейшым больш энэргічна, больш упер-таварышчы больш «зубасцей» разгортваць ба-шицкую самакрытыку, праніца-уясь змест нашай работы, вых-ваць у луху неприміримай кляса-барацьбы шырокія пласти пра-шоўнай моладзі.

Вось — вузлавыя нашы задачы. Бло-б далёка на поўным, калі-б урусыцілі альбо з важнейшых зъе-рэб — рабоце газеты — работу ў юнкораў.

Рэч актыўнасці працоўнай моладзі вымагае ад газеты ўзмацне-ніццаўшчына якасці і зместу газеты.

Мы павінны рашуча пера-барацьшу нашу работу і кірауніцтва.

Увага арміі юнкораў

Павесьці гэтую работу на юнкораўскіх брыгады мятац, разгру-піці з усімі, што перашкаджае на-му соціялістычнаму будаўніцтву. Рад намі стаці задача ў далейшым больш энэргічна, больш упер-таварышчы больш «зубасцей» разгортваць ба-шицкую самакрытыку, праніца-уясь змест нашай работы, вых-ваць у луху неприміримай кляса-барацьбы шырокія пласти пра-шоўнай моладзі.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду выкананія важнейшых задач, стаяць перад партыяй і саюзам.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Свой 9 гадовы юбілей „Чырвонай Змени“ праводзіц пад кутом погляду міжнароднага грамадзянскага супублі-ніццаўства.

Магутны рупар бальшавіцкай дзейнасьці комсамолу

Упарты змагаючыся за генэральную лінію партыі—„Чырвоная Зымена” выхоўвае тысячи юных барацьбітоў за сопыялізм

„Чырвоная Зымена”—неадлучная частка вялікага організму комсамолу

Ад тых, хто творыць газэту—шчырае комсамольскае прывітанье

Мяне „Чырвоная Зымена” выгадавала

Эта было ў верасьні мінулага году. Памятаю, як я ў вядомай ахасці пачаў пісаць першы незграбны дапіс у „Чырвоную Зымену”, у галаве блукай думкі: „Ш змесціць? Ці раблю я гэтым што-небудзь карыснае мабыць высмеяць?...

Чытаю карава напісаны дапіс сваім таварышом, прашу асаніць, а ў адказе вязьтасныя, калючыя слова і вязьчны съмех:—ты гі... гі... гі!—пісака, трабкор, куды табе!... Праходзіць у павітрыце і напружаным чаканіні почленіні-другі.

— Значыцца, высымае лі. Эх, а я спадзяўваюся! Прызнаюся, гэтая думка прымушаюча мяне самога сароміцца і чырвашаць.

Дэльце гадзіны. Хутка бягу на вакзал за газетай. Разгортваю... Вочы тутка, ядуць літары, шукаючы сваіго. Другая балонка, унізе зьлева крыжы загалавак:—“Тры экземпляры на 115 чалавек”!



Юнкор Багданович

Абвяшчаю сябе ўдарным зборшчыкам падпіскі

Балі мы паразнаем выданье ціперашній газеты „Ч. З.” з выданьнем 9 год тому назад, дык заўважым вялікую рэзвіцу. У першым годзе выданья гэтай газеты было вельмі мала падпіскаў юнкораў. Ціпер-жа газета значна вырасла. Адным з вялікіх дасягненняў зълуледца тое, што газета перайшла на штодзённае выданье.

„Чырвоная Зымена” заўсёды сваячасова сігналізавала аб тых прарывах, якія мелі месца ў паасобных организаціях. У дэнь сівяткавання 9-гадовага юбілею выношу шчырую падпіску баявому органу комсамолу Беларусі—„Чырвонай Зымене”. У звязку са сівяткаваннем юбілею, я абвяшчу сябе ўдарным зборшчыкам падпіскі на газету „Чырвоная Зымена”. Выклікаю астнівіх юнкораў пасъледаваць мяму прыкладу.



Юнкораўская брыгада завода „Чырвоны Металіст” (Віцебск) сумесна з вынайднай рэдакцыяй „Чырвоная Зымена”

Сыгналы „Ч. З.” падхопліваюца

Памятаю быўшы ящча ў 7-годы—штодзёнку ў 1925-26 годзе ўкрадкай ад таварыша пачаў я пісаць невалікі дапіс, па маёй думцы, нікуды не гадзіць і вёс іх у „мое” газету, г. з. „Чырвоную Зымену”. З адчайнім відам увадзілі ў я рэдакцыю здаваць дапісы. Я сам адчуваў, што мае дапісі—“тапорны”, але імкнены пісаць “падбухторвал” мяне здаваць іх.

Яна не толькі чытае, але і агаварвае дапісы, зъмешчаныя ў сваіх газетах.

Чырвоная Зымена” прымусіла з сабою лічыща. Бюрократы, шкоднікі, галаваціны бакца „Чырвонай Зымене” як агня, калі ў ёй зъмішчаніш артыкул аб тым, што іншымі прарыве, дык зараз-же сігналы чуюць і прарывы выпраўляюць. Калі „Чырвоная Зымена” сігналізавала аб прарывах у Саксамахаўшчыне, у Кайкаўскім сельсавеце, дык гэтая прарывы былі адразу выпраўлены і сэкретар партыі з'яўляецца з працы.

Чырвонай Зымене”, чулай выхавальніцы працоўнай моладзі і сваіх юнкораў, съмеламу барацьбу за генэральную лінію партыі,—мад шчырае юнкораўскую вітаныне! Мад пажаданне „Чырвонай Зымене” і надалей, яшчэ з большым комсамольскім запалам, весьці бурлівую атаку на ўсё струхнелае, старое, змагацца за генэральную лінію партыі. З пер-

ЯНА ЗАЎСЁДЫ МЯНЕ ЗАХАПЛЯЛА

Памятаю яшчэ „Красную Смену”, якай ў большасці выхадзіла на расійскім мове адзін раз у тыдзень. Я стала пазнаёміцца з газетай з 1924 г. Яна заўсёды мяне захапляла сваій бадзёбрасцю, комсамольскім энтузізмам.

Вось газета пачынае выхадзіць трох раза ў тыдзень,—тыраж узрастас. Газета дасягае штодзённую выпуску. Пачаў я пісаць у „Чырвоную Зымену” з 1925 году і регулярна выпісваю яе.

Часта прыходзіцца спрацаца з не-каторымі таварышамі, якія беспадставна гавораць, што „Чырвоная Зымена” нічога не дзе. Але бязумоўна „Чырвоная Зымена” уздымае і ўзіміша шэраг злабадзеных, хвалючых пытанняў, зъяўляеца штодзённым кіруніком і організатарами ўсёй працоўнай моладзі Беларусі.



Актыўны вайскор гав. Протчанка

Абвяшчаю сябе ўдарным юнкорам

6 гадоў таму назад я даведаўся, што выхадзіць маладзіжная газета „Чырвоная Зымена”. Першы нумар „Чырвонай Зымене” вельмі зацікаў мяне. І вось з гэтага часу я станаўлюся чытаем і актыўным юнкорам комсамольскага органу.

Зараз газэту зусім не пазнаць, яна поўнасцю перападзена на беларускую мову, газета выхадзіць штодзённа, яна ўзымае цалы шэраг актуальнейшых пытанняў комсамольскай работы, бічует тых недахопы, якія маюць месца ў нашай работе.

За гэты час газета сапраўды дала мне політычную асьвету і выхавала з мяне на толькі актыўнага комсамольца, але і юнкора. У дэнь „Чырвонай Зымене” я, як ударнік на вытворчасці, абяцаю стаць ударным юнкорам па вылічэніе ўсіх хібаў у нашай работе.

Ваш юнкор—БАГДАНОВІЧ.

Майму неадлучнаму сябру-шчырае вітанье

Хутка 4 гады, як я пачаў чытати „Чырвоную Зымену”. Пачынаю з таго часу, калі я паступіў у комсамол, „Чырвоная Зымена” стала маймунадаўным сябрам. Выконавчы грамадзкі абавязкі ў комсамоле, я лічусі немагчымым працаўцца без кіраўнічага матар’ялу, які дае нам кожны дзень газета „Чырвоная Зымена”. У дэнь юбілею неабходна вадаць вілізарнае значынне пытанню распаведзяць сябру-шчырае нашай газеты. Треба наладжаць колектыўныя часткі матар’ялу, зъмішчаемых у „Чырвонай

Зымене”. Да гэтага часу некаторымі організаціямі выносілі красамоўныя пастановы аб распаўсюджванні газеты, але дагэтуль мы яшчэ не выканалі.

Я ўпэўнен, што і на далей наш юбіляр—„Чырвоная Зымена”—жалезнай самакрыткай, праходзячы важнейшыя мерапрыемствы, паставіўшы партыяй, пойдзе да новых перамог. Няхай жыве „Чырвоная Зымена”—бягучыя бальшавіцкі рупар комсамолу Беларусі!

Юнкор Олінеў С. С.

Арбітрам выбіраем „Чырвоную Зымену”

Конфэрэнцыя моладзі ўдзінікаў другога раёну гораду Віцебску шле шырока прывітанье актыўнаму браціству за чыстоту ленінскай лініі партыі—бягучому органу комсамолу Беларусі—„Чырвонай Зымене”.

Наша конфэрэнцыя сабралася для вырашэння важнейшых задач разгортаўніцтва соцспаборніцтва, уварніцтва, для ліквідацыі гаспадарчых оправаў, выканання і перавыканання прамфіліяну. Выкананне гэтай важнейшай задачы патрабуе мобілізацыі сял усаго пролетарыту. Мы выступім у рашучую барацьбу супроты ільз-ударнікам, рвачу, гультаю, шкодніку соцбудаўніцтва, для гэтага абавязаць сябе мобілізацыйны на вытворчы фронт.

За трэці квартал бягучага гаспадарчага года павінны быць ліквідаваны

ПА ДАРУЧАНЬНЮ КОНФЭРЭНЦЫИ—ПРЕЗЫДУМУ.

АД ЮНКОРСТВА-У ГІЖ

За 9 год свайго існаванья газета выхавала не адну сотню юнкору. Рабочы падростак, батрак, вучань, заўсёды знаходзілі у „Чырвонай Зымене” магчымасць гучна сказаць свае слова па ўсіх пытаннях.

„Чырвоная Зымена” ва ўсе гэтыя годы была сапраўдным кіруніком і выхавальнікам рабоча-сілінскай моладзі Беларусі. Юнкорства ў „Чырвонай Зымене” для многіх хлапчоў было першым этапам у іх будаўнічай газетнай работе. Рэдка хто з юнкораў „Ч. З.” адышоў ад газетнай работы. „Чырвоная Зымена” падрыхтоўвала сваіх юнкораў на больш адказнай работе, вучыла іх, высоўвала на газетную работу. У гаты—асноўная заслуза газеты. Вазымае любую беларускую газету і там вы знойдзіце сярод лістападаўніцтва, для гэтага абавязаць сябе мобілізацыйны на вытворчы фронт.

Для мяне першы юнкорства ў „Чырвонай Зымене” быў пачатковым, а разам з тым і рашающим першым. „Чырвоная Зымена” выпрацавала ў мяне любоў да газетнай работы. Пасля некалькіх год працы ў „Ч. З.” і іншых газетах, я цвёрда рашыў кваліфікація сябе ў гэтай галіне. У 1929 годзе ўясені, пасля дэмобілізаціі з Чырвонай арміі, я пашоў вучыцца ў дзяржаркуні інстытут журналістыкі.

Ад наўсценай газеты праз „Чырвоную Зымену”—у вышэйшую школу журналістыкі. Такі цягнік многіх юнкораў. У гэтым заслуга „Чырвонай Зымене”. Гарачае прывітанье роднай газэце ў дэнь яе слаўнага юбілею.

С. Львоў.



Барысаўскі юнкор Путчынскі

Пару слоў

... Бывала так: рубанак плаве па дрэву, стружкі смалістымі істужкамі біюць у твар... Кіпіцца праца. Думкі рэжуць галаву. Хутчэй-бы хутчэй! Хутчэй-бы ўбачыць газету, хутчэй-бы даведацца, ці зъмісьцілі. Як вышла? Але час ідзе марудна—марудна. Трэба пасіліць тэмпы—хутчэй працујуць рукі, хутчэй мільгае рубанак, шпарчэй ідзе час... Абед.

Бягучы ўсталоўку. Хапаю газету. У твар ударае пах сувежай фарбы. У вочы кідаюцца знаёмыя літары загалоўку, знаёмыя слова заместкі. Абступаюць кругом, пачынаецца громкая чытка газеты, агаварэнне фактаў.

А потым на нарадзе гавораць аб фактах, зъмішчаных у газэце, робіць вынікі...

Любімай газэце—прывітанье!

Юнкор Лео.

„Ты-у кожнай літары каваль у нашай кузьні комсамольскай“

Лепшым падарункам нашаму слайнаму юбіляру будзе насыпнная вучоба, творчасць і самакрытына, аўладаны марксыцка-ленінскай тэорыяй, умелае і чоткае правядзенне генэральнай лініі партыі ў нашай творчасці

Праз сапраўдную пролетарскую творчасць „Чырвоная Зьмена“ ўзмацняе клясавую баяздольнасць і інтэрнацыянальную загартованасць працоўнай моладзі

Пятрусь Броўка

Чырвонай Зьмене



Ты, між юнацкіх дум і хваль,
Маік над горадам і вёскай
І кожнай літарай—каваль
У нашай кузьні комсамольскай.

Ты агітатарам стаіш,
Куеш для будучыні рэйкі!
На шальтах літараў тваіх
Прышоу і ўчора ў ячейку.
І вось ціпер у фабрычны клуб
Нашу таварыша такога—
Бягут і радасна лаўлю
Тваё адточанасць слова.

Ты міе гаворыш пра Шарыж,
Шанхай, пра Лёдан, пра Канаду,
— Там комсамол душой гарыць,
Кіпіць жыцьцё на барыкадах.

— А у нас зусім другое тут,
На бой з адвечнаю падоскай
Налкі юнацкі ідуць
Шарэнгай стройкаю на вёску.

Люблю з табой сядзець у двох,
Тады—прытульны съцены хаты.
Гы міе гаворыш пра братоў,
Іх кікікілі за краты.

І помстай сэрца загарыць,
І руки просіцца ў атаку,—
Як той радок—кавалерыст
Лепш пікі коле бюрократу.

Гы, між юнацкіх дум і хваль,
Маік над горадам і вёскай
І кожнай літарай—каваль
У нашай кузьні комсамольскай.

Дарагому юбіляру
„Чырвонай Зьмене“

Дзевяць год сярод
слайных змаганьняў
Пракладаеца працільны
міях...
Залаціца барвовае ранне...
Ты высока ўзымаеш свой
съцяг.
Дзевяць год... Твае слова,
што крэмень—
Клічуць ўперад—у бурныя дні.
Ты—наш верны баец куль-
армеец—
Съмела ў бойках віхуных
стаіш.
Бо ня дрэмлюць варожыя сілы
І пільнуе драпежніцкі стан...
Ты ніколі ня будзеш пахілым,
Наш баец, малады капитан!
Съмела стой на адказнайшай
варце,
Тэм заводаў, савгасаў нам
дай...
Палымнее агонь ў качагарцы
Ты-ж вуголья хутчай
падкідай.
Твае песні праменем
ясьнеюць
І высока ўзымаеща съцяг.
Будзь сапраўдным культур-
ным армейцам:
І працягвай свой працільны
міях.

БелАПП—шчыра вітае „Чырвоную Зьмену“

Беларуская Асоцыяцыя Пролетарскіх Пісьменнікаў шле таварыскае прывітанье баявому органу Ленінскага Комсамолу Беларусі—газэце „Чырвоная Зьмена“ у дзень яе дзевяцігодзідзя.

Актыўны змагар—за актыўны ўдзел працоўнай моладзі ў соцыялістычным будаўніцтве; за падрыхтоўку баявой зьмены Комуністычнай Партыі; за ленінскае выхаванье працоўнай моладзі; за новыя комуністычны быт; актыўны змагар супроща маладушшу і навяра ў творчы энтузіазм мас; супроща нацыянал-дэмократызму і шовінізму ўсіх колераў, супроща мяшчанства і абыватальшчыны ў быце і ідэолёгіі,—

„Чырвоная Зьмена“ заўсёды была лепшым дапаможнікам БелАПП у справе выхаванья новых кадраў пролетарскіх пісьменнікаў, у яго барацьбе за гегемонію пролетарскай літаратуры.

БелАПП выказвае шчырае пажаданье „Чырвонай Зьмене“ з непаслабнай энэргіяй, пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі ісці да далейшых завад.

Сэнката праўлення БелАПП

Дні бягуць
(з дзёньніка юнкора)

У адным з пакояў местачковага нардому ли жалезнай грубкі “буржуйкі” згрудзілася братва. Ад “буржуйкі” распілаваеца цёплай хвалья, яна выклікае вейкую иливасць і жаданьне блэзумна сядзець і не варушыцца.

На парозе вырастает лістаноц. Вечер урывансца з-за яго сіпіны ў расчыненых дзвёры. Бэрр... бэрр... холадна.

Хлонцы, газеты!

— А дзе-ж „Чырвонка“? А ну давай яе сюды!

Шуриць разгортваеся газеты. На хвіліву цішыня і потым нехта кричаць весела і зьдзіўлена.

— Глядзі, хлонцы, пра вас напісалі.

Цеснай купінай наляглі на стол.

Ды чытай ты хутчай газету. Косьцік, забары ты ад яго, а то ён усё роўна, як як якія сёньні.

Не перашкаджай. Цішэй хлонцы, пачынаю чытаць.

Ішча цасціней наляглі на стол. А калі прачытаў Косьцік, перабіваючы адзін другога, загаманілі.

Во „Лесавы“ дзёрнуў... А варта.

Дык чаму-ж не, калі ёсьць за што...

Мы ў Маскве. Вылезім з вагону. Нас экспурсантаў „Чырвонай Зьмены“ больш 100 наладав. На пароне весела і задорна гучыць галасы экспурсантаў.

На вакзальным пляцу лягучы мітынг. Ад экспурсантаў гаворыць


Алесь Ліпнёў
Сумар. Прахожыл застанаўлівающа і імнундца зразумець, што гаворыць прамоўца.

1-е мая ў чырвонай сталіцы Савецкага Саюзу. Чырвоная плошча. 9-ю калёнамі не абымеш вокам, нястрымай хвалі ідуць шэрагі дэманстрантаў.

Мы ідзем за дэлегацый лені-

градакіх рабочых, а зверху над намі лезунг: «Прывітанье ад чырвоназьменскай экспурсіі рабочай і сялянскай моладзі БССР».

У памяшканні экспкурсбазы братва пададзіла вечарыну. Вусная гуварыстычна газета. Жывыя і яскравыя зарысоўкі з жыцьця экспурсантаў братвы.

Стомлены за дзень экспурсанты ўжо сініць. Ня сініць толькі паходная радколегія газеты „Экспурсанцкая Чырвоная Зьмена“, занятая праукай матар'илу.

Радаснае наўніна. Газета пераходзіць на штодзённы выпуск. Расціць ды і толькі. Ціпер неяк веселей пісаць будзе допісы. Ды і газету кожны дзень атымаеш. Пайду ў райком дэгаварыцца, каб склікалі нараду юнкораў і ўпаўнаваных па друку.


У пакойчыку райкому наўруана. Прадстаўнікі редакцыі робіць даклад аб чарговых задачах у працы з „чырвонкай“. А хлонцы-малайцы не падкічалі, сабралася на „яць“ і без спазненіні.

Пасля нарады чарговы пумар вуснай газеты. Яна ў вас стала дапаможнік у культурасавай працы. Моладзь яе любіць.

Рэдакцыі „Чырво-
най Зьмена“

Шчыра вітаю редакцыю „Чырво-
най Зьмена“ з дзевяцігодзі-
дзялем яе грамадзка політычнай
дзейнасці.

Моцны падмурак паложан
Комуністычна партыя і са-
вецка ўладаю пад вялікі будынак соцыялізму. Комуністыч-
ная моладзь, слайная „Чырво-
най Зьмена“, з уласцівым ёй
энтузіазмам укладала і свае


Янук Колас
Радаснае наўніна
штодзённы выпуск
чырвонай Зьмены
— Радаснае Чырвонкі
— Давай напамяць
Справу закладзем
У шэрый пэтынныя коленкі.
Давай, давай!
І толькі, толькі так:
На правакацыі
У сялянкі чэмбэрленай
— Давайма, хлонцы,
Пабудуем танк
Імя „Чырвонай Зьмены“!
Мы зараз ладзім
Новае жыцьцё,
Мы песьцім у думіах
Нашы Асібіды,
Ды гострыцы вораг
Грознае асьцё,
Ды будзе бура —
Бура яшчэ будзе!

Гарачае вітанье юбіляру

Органу Ленінскага Комсамолу Беларусі — газэце „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“ — у дзень 9-ці гадзідзялем — таварыскае прывітанье ад часопісу «ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ».

Жадаем у далейшай работе, яшчэ больш узмоцнена праца-

М. ЧАРОТ.

Зым. Сяргеев

Давайма танк!

Юнкорам

І вось затым,
Затым, таварышы,
Я заклікаю
Вас—
Энтузіасты—
Абаранцы
Заўжды на папе машын
Ад усіх кіпцістых,
Чорны і клыкасты!

Абаранцы,
Заўжды,
Заўжды,
Заўжды
Маленький ходзь,
Але сапраўдны справай,
Вас, тысячи
Бадзерых,
Маладых
Я заклікаю
Песеннау славай.


І гэты верш,
Сібры,
Я скончы так:
— У юбілейны
Дзень
Чырвонай Зьмены—
Радасны Чырвонкі—
— Давай напамяць
Справу закладзем
У шэрый пэтынныя коленкі.

Р. С. і каб я быць
(о гора мне!) траплом,
Я іншыя,
Нікчэмны і маленькім,
Я гонорар
За гэты шэраг слоў
Уношу поўнасцю
На танк Чырвоназьмену!

Баявому комсамольскаму
органу—„Чырвонай Зьмене“
ад беларускага радыё-
цэнтра прывітанье!

У дзень дзевяцігадовага
Чырвонай Зьмены коленту праців
нікоў радыё-цэнтру адзначае вітанье
даслігненай газеты „Чырвонай Зьмены“

на шаху популіярызациі пастак
парты, выўленыя шэрагу хваро-
баку жыцьця паасобных устаноў
аганізаціі моладзі вакол пытань-
гавіцьцяўленныя піцігодкі ў чаты-
хадзе, разгортванія соцыялістыч-
най спаборніцтва і ударніцтва, разгорт-
ваныя бальшавіцкай шырокай са-
міртыкай, баручы пад абстрыз зыян-
леныя партыйнай лініі па ўсім шэрагу
птытаньнам, як гаспадарчага, тан-
катаў, аэронаватичнага, тэхнічнага
і г. д.

Коленту працівніку радыё-цэн-
тра у далейшым жадае газэце яшчэ
большым посьпехам і ўпартасцю
бальшавіцкую працаца, прасоўваю-
ма і культурнага жыцьця (музыка,
таратура, выўленчава мастацтва,

і г. д.).
Падаручнину коленту
у далейшым жадае газэце яшчэ
большым посьпехам і ўпартасцю
бальшавіцкую працаца, прасоўваю-
ма і культурнага жыцьця (музыка,
таратура, выўленчава мастацтва,

Падаручнину коленту
працівніку радыё-цэнтру—
наўменак і любан-

